

**ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ «Мамрам»**

231281, Ліда, вул.Фурманова 37В
р/р ВУ41ВПСВ30121510980179330000
у ЦБУ 401 ААТ «БПБ-Збербанк», Ліда БИК ВПСВВУ2Х
УНП 591312343
тэл./факс (0154) 611-565, list@mamram.by

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мамрам»**

231281, Ліда, ул. Фурманова 37В
р/с ВУ41ВПСВ30121510980179330000
в ЦБУ 401 ОАО «БПС-Сбербанк», Ліда БИК ВПСВВУ2Х
УНП 591312343
тел./факс (0154) 611-565, list@mamram.by

№ 210/33/Л ад 03.12.2019г.
На № _____ ад _____ 2019г.

Ашмянскі раённы выканаўчы камітэт

Прашу размясціць на афіцыйным сайце Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта аб'яву наступнага зместу:

Ліквідатар ААТ «Ашмяны-Лён» – ТАА «Мамрам» - аб'яўляе аб правядзенні паўторнага аукцыёну па продажу будынкаў:

- **прадавец – ААТ «Ашмяны-Лён» (УНП 500117073);**
- **арганізатар аукцыёну – ТАА «Мамрам»;**
- **форма правядзення – электронны аукцыён;**

Лот №	Назва	Год	Стартавы кошт, руб.
1.	Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>бытавы корпус</u> , інв.№ 440/С-12680, агульная плошча 1844,60 м.кв. Капітальная будова – будова спецыялізаваная вадагаспадарчага прызначэння, найменне – <u>воданапорная вежа</u> , інв.№ 440/С-12818, агульная плошча 4,70 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003328 плошчай 0,5648 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,5648 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,029 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак Агульны кошт лоту	1981 1981	106320,00
2.	Капітальная будова – будынак адміністрацыйна-гаспадарчы, найменне – <u>адміністрацыйны будынак</u> , інв.№ 440/С-12710, агульная плошча 460,50 м.кв. Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>будынак склепу-ледніку</u> , інв.№ 440/С-12743, агульная плошча 57,20 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003329 плошчай 0,2833 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,2833 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0019 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак Агульны кошт лоту	1982 1964	34296,00
3.	Капітальная будова – будынак спецыялізаваны апрацоўваючай прамысловасці, найменне – <u>шоха №4</u> , інвентарны нумар 440/С-9790, агульная плошча 3 412,4 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003327	1982	12312,00

	плошчай 2,4282 га, прадстаўлены на праве арэнды на 20 год, абмежаванні (абцяжаранні) – 2,4282 га ў водаахоўнай зоне ракі		
4.	Капітальная будова – будынак спецыялізаваны апрацоўваючай прамысловасці, найменне –кацельня, інв.№ 440/С-10211, агульная плошча 859,7 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 0,2998 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,2298 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0196га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	106020,00
5.	Ізалежанае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 1 501,1 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 Доля 1501,1/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	84438,00
6.	Ізалежанае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 481,4 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 Доля 481,4/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	27084,00
7.	Ізалежанае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 327,5 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 Доля 327,5//8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	18420,00
8.	Ізалежанае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 1 109,4 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 Доля 1 109,4/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	62400,00
9.	Ізалежанае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 715,3 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6	1981	40236,00

	Доля 715,3/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў		
10.	Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 143,3 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3/6 Доля 143,3/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	8052,00
11.	Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 773,4 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3/6 Доля 773,4/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	43500,00
12.	Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 5 199,3 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3/6 Доля 5199,3/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	292440,00

- крок аўкцыёну – 5% стартвага кошту;
- мінімальны кошт не можа быць меншым за вызначаны ў дадзенай аб’яве;
- таргі праводзяцца ў Адзінзінай сістэме электронных таргоў з 14г.13хв., 03.12.2019г. па 14г.13хв., 15.12.2019г., на электроннай пляцоўке www.torgi.gov.by
- тэлефон для даведак: +375-29-644-33-60 (Велком), list@mamram.by
- www.mamram.by ; <https://vk.com/mamram.belarus>

Ліквідатар -
дырэктар ТАА “Мамрам”



А.І. Ходар